

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) БССР

№ 85 (5759) 12 красавіка 1937 г., панядзелак ЦЕНА 10 КАП.

СОВЕТЫ АБАВЯЗАНЫ ПРАЦАВАЦЬ ПА-НОВАМУ

Абмеркаванне Стаінскай Канстытуцыі вылікала ў горадзе і ў вёсках велізарны рост палітычнай актыўнасці мас. Канстытуцыя раскрыла перад народам усю веліч перамог сацыялізма і мабільнае волю, ведаць і ініцыятыву мас на шляху барацьбы за пэўную камуністычнага грамадства.

Імпрэсія японца-німецкіх трагічных іспытаў, дыверсіятаў і шпёнстваў, якія імкнуліся да аднаўлення капіталізма ў нашай краіне, ішчы мацней аргументаў на карысць партыі Леніна—Стаіна ў іх часныя іспытаны.

Падсвядомства мы пачынаем імкненне радзінных рабочых, калгаснікаў, інтэлігентнаў ішчы актыўней, чым да гэтага часу, ухваліць ішчы палітычным жыццём краіны. Гэта імкненне перш за ўсё накіравана ў бок самай масавай арганізацыі — у бок саветаў.

Зараз па ўсёй краіне адбываюцца палітычныя пленумы краіных, абласных, раённых і гарадскіх саветаў. Зусім выключна актыўнасьцю дэпутатаў на гэтых пленумах і неабходна вылікі ішчы да іх выбаршчыкаў. На пленумах усхваляюцца факты абраўчання запусьчавасці саветскай работы і грубейшых паражэнняў сацыялістычнай дэмакратыі.

У брашуры «Чарговыя задаткі саветскай улады» Ленін пісаў:

«Над развіццём арганізацыі саветаў і саветскай улады прыходзіла неабходна прапанаваць. Ёсць трэба ўрававаць тэндэнцыю ператварэння членаў саветаў у «парламентарыяў» або, з другога боку, у бюракратыяў. Задача пэўна, прыпавядаць ўсё членаў саветаў да практычнага ўжыву ў кіраўніцтве».

Гэта ланцужок заважлівых задаткі многія і многія кіраўнікі саветаў. Яны не толькі не задалі апаору зборнаўчэным тэндэнцыям, аб якіх папярэджваў Ленін, але ўсёй сваёй дзейнасцю запаматалі дэпутатам і самім сабе ператварыцца ў «парламентарыяў», адарвалі ад выбаршчыкаў і не ведаюць патраб і запатрабаванняў працоўных.

У саветах, узначальваемых такімі «парламентарыямі», ланцужок прапараванне—прыняццё ўсё членаў саветаў да практычнага ўжыву ў рабоце — не выкалана. Яно паменена «распаралеленым пасаджэнні» апаратаў саветаў, «сапэталызма» раішчымі прывілеяў або нават адасобістымі распаражэннямі старшын. У маскоўскім абласным выкананне справа дайшла да таго, што ў прагэскай частцы саветаў быў вылучан спецыяльны раённік, у абавязак якога ўваходзіла шпёрава аб'яважэнне на машыне членаў працы і абраць пошчы пад «сапэталызма» раішчымі.

Чэма чаго і гаварыць, што падобнае вырашанне пытанніў не мае нічога агульнага з большымімі разуменнем калегіяльнасці ў рабоце. Такія практыка кіраўнікоў саветаў рэзка аслабляе запал на пасяціжання пленумаў. Але адна справа асуціць няправільнась дзейнасці прэзідыума або старшыні савета, другая справа — перабудова ўсё работу савета ў дэкланіў апааратнасці з патрабаваннямі сьвешчанага мнэ.

Ужо зараз выліжжа адрозніць дзве зусім няправільныя, неабходныя тэндэнцыі ў гэтым пытанні. Знаходзяцца такія кіраўнікі, якія не сур'юць пачынаць з перабудовы работы савета.

— Будуць новыя выбары, — гавораць яны, — выбаруць новы склад савета, воль талы і работа пэўна па-новому. За гэтымі разважаннямі лёгка разгледзець дробнаўражэзную разаматчывасць і вансэватызм. Выбаршчыкі, давер'е якіх ашукваюць такія кіраўнікі, вельмі хутка і вольмі ашукальна напамінаць ім аб гэтым.

Але ёсць і ішчыя кіраўнікі, якія хочучь адзельна ад сапраўднай перабудовы работы малазначнасьці мерапрыемствамі. Падпаўна на пленуме іванавіцкага абласнога выкананна выступіў намеснік старшыні абласнага карабэў, які паведамаў пленуму аб «буйнашій раформе», праведзенай у выкананне. Аг гэтага часу, бачна, кожны грамадзянін можа размаўляць па тэлефону з самім старшынёй Агеевым і намеснікам Карабэева, мінуўчы сакратароў, Воль і Уся «аформам».

На гэтым-ж шляху пайшлі і некаторыя кіраўнікі саветаў ва Узбекістане.

У рэспубліканскай газеце «Права Восток», напрыклад, старшыня Кокандскага савета Мірсалтаў шырока паведамае, што ад гэтага часу «у Кокандскім горадзе праводзіцца прыём заяў ад грамадзян і разгледжваюцца іх скаргі», і што для гэтай работы сам ён, старшыня Мірсалтаў, адтае... газіну часу!

Воль якімі мерапрыемствамі хочучь некаторыя кіраўнікі адзельна ад сапраўднай перабудовы ўсёй работы савета. Буйнейшы паварот у палітычным жыцці краіны адбываецца зараз. Што патрабуецца зараз ад саветаў? Што азначае перабудова работы саветаў па-новому? Гэта азначае перш за ўсё стаць бліжэй да мас выбаршчыкаў, ведаць іх патрабы, запросы, патрабаванні, вельмі чым жыць рабочы, калгаснік, інтэлігент, умець агукавацца са часова на іх запатрабаванні.

Совет, адарваны ад мас выбаршчыкаў, ёсць бюракратычная ўстанова, выдольная ажыццяўляць свае функцыі органаў народу і яго волю. Ленін і Стаін неаднаразова ўказвалі на неабходнась самай пэсьнай непавышай сувязі са масам, на павучанне ў саветах шырокіх працоўных мас майстарству кіраваць дзяржавам.

«... Для нас важна прыцягненне да кіравання дзяржавы наагоўна ўсёх працоўных», — гаварыў Ленін на VII з'ездзе партыі. Гэту сваю мысьль Ленін паўтараў не раз.

«Советы ёсць масава арганізацыя ўсёх працоўных горада і вёскі... ішчы гаварыць Стаін. — Гэта ёсць арганізацыя непартыйная. Советы ёсць прамае выражэнне дыктатуры працэтарыята. ... Советы агукаюць мільёныя масы працоўных з апааратна працэтарыята».

Успомінь гэтыя ўказанні Леніна і Стаіна і пачынь па-дзеяваць іх ажыццяўляць — пэсь што значыць па-сапраўднаму перабудова работы саветаў? Трэба ажыццяваць кожнага дэпутата, разаручыць сьвешчым савета, прымуціць іх праваць, рэпуча павучыць па паршчымі саветскай дэмакратыі. Аг кіраўнікоў саветаў зараз патрабуецца: пахаліць актыўнась мас, акружыць саветы новымі, шырокімі пластамі актыва, выхоўваць гэты актыўны шпёраж на практычнай рабоце.

Гэта неабходна для таго, каб работа пайшла па-новому, каб кожны совет пачаў па-сапраўднаму ажыццяўляць свае прамае функцыі: каліацыя ад завадольна ўсеабаважы і ўсеапражэзны патрабаванні працоўных горада і вёскі. Выбаршчыкі будзе меркаваць аб рабоце савета не па прыгожых прамовах і абяпаных кіраўнікоў, а па таку, які совет змагаецца за тое, каб зрабіць жыццё больш культурным, працу больш эфэктаўнай, па таку, як совет змагаецца за паліпашанне жылляных умоў, за шкёла, за большыя, за ўсё тое, што закрнае ітарэсы найшпёрашых мас.

У ажыццэньні работы саветаў асабліва выліжжа і адказная роля камуністаў-дэпутатаў. На прыкладлах Чалбінскага, Менскага і ішчых саветаў выліжжа паказаць, што многія камуністы-дэпутаты забылі ад сваіх саветскіх абавязкаў, аб сваёй адказнасці перад выбаршчыкамі і фактычна ўдзель ў работах савета не прымаюць.

«Ажыццяўляць саветы, прыцягваць беспартыйных, правярць беспартыйным работу партыйных» — воль ланцужок за павель, якая павінна сьвешч выконвацца. Характэрнай якасцю трагістаў і ўсёіх ішчых ворагаў партыі была і ёсць баянась парозных мас, якія яны ішчыць пэўна капіталістычнага рабства. Мы, большэвікі, не баімся мас, бо мы моцны тым, што трымаем сувязь з парознымі масамі, якія ўспайлі і ўскарылі нас. І за тае працу, пакуль гэта сувязь моцная, мы неперажывам.

Рашэнні Пленума Цэнтральнага Камітэта партыі, даклад і заключнае слова таварыша Стаіна ўзнікаюць ішчы вышэй палітычную актыўнась працоўных нашай радзімы. Пахаліць гэту актыўнась мас, залучыць новыя мільёныя кадры актыва да кіравання дзяржавы, бузаваль работу так, каб яна адпавядала запатрабаванням працоўных, — воль ваажнайшая задача саветаў.

(Перадавы артыкул «Права» ад 11 красавіка).

РАЗГОРТАЦЬ МАСАВУЮ ВЫСОКАЯКАСНУЮ СЯЎБУ

УХІЛІЛІСЯ АД КІРАЎНІЦВА СЯЎБОЙ

Зямля ў Чэрвеньскім раёне палсоха. Камуністычны ўмоў дэаляваць разгарнуць масавую сяўбу зерных культур. Перадвыні калгас «Зігара», «17-гоўзе Кастрычніка», «Першамайск», ішч Гікало, «Молата добра падрыхтаваліся да вясны, разгарнулі прадапэсэўныя палывыя работы і пачалі сьезд.

Але больш 40 калгасаў Чэрвеньскага раёна ішчы не прыступілі да палывых работ, не таварычы ўжо аб правязанні сяўбы Калгас Руднінскага, Грабёнскага і Каліноўскага сьвешч саветаў не абаспечылі свайго правага пасевага кліпа неабходнай колькасцю насення. Прагучанне насення ў раёне правільна талыкі лічыцца калгасамі. Міжккагасны абмен выкізав усяго на 32 працэнта. Дабла незаконна вывазка тноў і торфу на поле.

У калгасе «Крэйна Совету» тноў вывезе талыкі на 8 гектараў плошчы, а тора на 40 гектараў. Торф тноў не пачыналі ваіць.

У калгасе «Ударнік» нехале насення саралалі, а насенне ячменю, шпайнік, ішчыма не ачышчалі. У калгасе ішч Будзінскага, «Чырвоны Вішнёў» пэсьне не правара на ўсхожасць.

У МТС сталі неадрамантаванымі два трактары. К аднавілі трактарам селькам нехале запашчых частак.

Раёнамаіца (загадчык Каміліціч) і МТС (директар Аўчынкінаў) па-раішчым асцёпаваю ў раёне і чалюць у калгасаў аветак.

К. СЯРГЕНЯ.

Насенныя ўчасткі засваюць усім, чым папала

Пяма ў Будакашалеўскім раёне баралысь за гатуковае насенне. Насенныя ўчасткі фармальна вылучалі і ў мінулы год, але за іх ніхто не ахалваў. У мінулым годзе насенне з гэтых участкаў давалі ў загатоўкі. У гэтым годзе ўчасткі талсама вылучаны, але няма для іх гатукоўнага аба. Калгасны вымунані засваюць насенныя ўчасткі чым ёсць. Пра відом адсутнасці гатукоўнага аба скарачэнні плац саўбы на 144 гектары.

Д. МАЛЕВІЧ.

НА СХЕДАХ АКТЫВА НАРКАМАТАЎ СПРАВДЛІВЫЯ ПАПРОКІ

(На сходзе актыва Наркамхартпрама БССР)

Актыў паказаў, што кіраўнікі наркамата і тостаў не ўзначальваюць стахалваў рух, не ведаюць стахалваў. Не выліжжа тав. Крылоў у сваім дэклае, казі справа дайшла да стахалваўна руху, без аднажна разв'язу рукмі і зав'язу.

— 46 гетым я вам нічога не магу сказаць. Прызнаюся адкрыта, што ў мяне няма ніякіх аветак, бо я іх не мог дастаць ў сваім апарале, ні ў тостах, ні наву на прадріемствах.

Тое самае сказаў нарком і аг тэхнічнай вучобы. Ші патрабён лепшы тока поўнага адрыву кіраўнікоў харчовай прамісловасці БССР ад мас, больш ярака ішчырацы бюракратычнай бескаласнасці, папучай у наркамате. Таму зусім справядліва і абгруктавана прагучалі шпёракі па адрыву т. Крылова і Раціна, выступішчых на актыве стахалваўна тт. на актыве, талыкі ўдэшчю бачыць наркома і яго намесніка.

— Калі прадріемства не выкопнае план, — сказала стахалвага фабрыкі «Комунарка» тав. Каган, нарком лічыць талыкі патрабам выкізачь дпретара для растаумачанай і «пакаткі». Чэму



Ва ўсёх калгасях Барысаўскага раёна пачеліся масавыя палывыя работы. На ЗДЫМНУ: калгасніцкі калгас «Ударнік», Зямбінскага местасвета, Барысаўскага раёна, перабіраюць насенную бульбу. Злева направа: Ф. Савіцкая, А. Станкевіч, Т. Пітквіч, М. Мароз, А. Жуковіч, О. Станкевіч, З. Пітквіч, О. Дубрыцкая, Л. Мароз. Фото И. Салавейчыка.

У ДУБРОВЕНСКИМ РАЁНЕ ЯШЧЭ НЕ СЕЮЦЬ

У зноўны раёнамаіца (загадчык Халодок) апаісана: па калгасях раёна зерных культур у загатоўкі на 100 проц., ішчынасненні на 101 проц. і т. д. Але ў сапраўжнасці гэта дабле не так. Многія калгасы раёна вэсваля саўба засціжэ прама зьянжана.

Па Азерскаму сельсавету план засціжэ насення зерных выкалан на 71 проц., ішчына на 68,8 проц., канюшныя — на 38,6 проц. Калгас Верадзіскага сельсавета засціжэ зерных на 80,4 проц., па ішчынасненні — на 89,1 проц., канюшныя — на 36 проц. У Баўскім сельсавете талсама нехале насення.

Засціжэ насенне не поўнашо эчшчана, не закончан рамон інвентару. Яшчы горш абстаіць справа са зборам і вывазай уташчэнняў. Сабраць понаў не асцёпаюць гатукоўнага аба скарачэнні плац саўбы на 144 гектары.

АСТРОЎСКИ.

АБ ВІЗВАЛЕННІ ТАВ. КАЛМАНОВІЧА М. І. АД АБАВЯЗКАЎ НАРОДНАГА КАМІСАРА ЗЕРНАВЫХ І ЖЫВЕЛАГАДОУЧЫХ СОУГАСАЎ ССР

Пастанова Прэзідыума Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта ССР.

Прэзідыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта ССР пастанаўляе: вызваліць тав. Калмановіча Міхаіла Іосіфавіча ад абавязкаў народнага камісара зерных і жывелагадоучых соугасаў ССР.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта ССР М. КАЛІНІН. Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта ССР І. АКУЛАЎ. Масква, Брэмль, 11 красавіка 1937 г.

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННІ ТАВ. ДЗЕМЧЭНКА Н. Н. НАРОДНЫМ КАМІСАРАМ ЗЕРНАВЫХ І ЖЫВЕЛАГАДОУЧЫХ СОУГАСАЎ ССР

Пастанова Прэзідыума Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта ССР.

Прэзідыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта ССР пастанаўляе: Зацвэрдыць тав. Дземчэнка Нікалая Іосіфавіча народным камісарам зерных і жывелагадоучых соугасаў ССР.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта ССР М. КАЛІНІН. Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта ССР І. АКУЛАЎ. Масква, Брэмль, 11 красавіка 1937 г.

Узнагароджанне работнікаў заводу „Барыкады“

За паспяховае выкананне заданья ўрада па аспячэнню Чырвонай Арміі спецыяльнымі вітам узбраення, Цэнтральны Выканаўчы Камітэт ССР пастанаўляе ўзнагародзіць рад работнікаў заводу «Барыкады».

Прызначам Леніна ўзнагароджані: каваль А. Е. Марвінчуў, галоўны ванстоуктар заводу П. Н. Сабенікаў і галоўны інжынер заводу В. Г. Чаркасаў. Члены работнікі заводу ўзбраення, Цэнтральны Выканаўчы Камітэт ССР пастанаўляе ўзнагародзіць рад работнікаў заводу «Барыкады».

ПРАЕЗД ПІСЬМЕННІКА АЛЕКСЕЯ ТАЛСТОГА

НЕГАРЭДЛЕ, 11 красавіка. (Нар. «Звезд»). Сенья варшавскіх экспрэсам прынаў з-за граніцы саветскі пісьменнік Алексей Талстой, які вярнуўся з Лондана, дзе прымаў уаезд у кангрэсе міру і дружбы з ССР.

У гутарцы з нашым карэспандэнтам Алексеем Талстым павідаўся ўражаннімі аб кангрэсе, які пачнуўся тры дні. Талстой, — што на гэты кангрэс эагэгаты абрабасць трыма мільёнамі выбаршчыкаў, у той час як на папярэдні кангрэс, які адбыўся 15 месцаў паза, эагэгаты былі абраны ад паўтара мільёнаў выбаршчыкаў. — У Лондане, — раскалае Алексеем Талстой, — дэманстраваўся саветскі фільм «Знаходзення».

Масква, 11 красавіка. (БЕЛТА). Па просьбе Народнага камісарыята замежных спраў, італьянскі ўрад пра свайго змядзатнага прастаўніка пры Францы явэў сапраўжы аб дэсе каманд саветскіх суднаў «Комсомола» і «Смидовича».

АБ ХОДЗЕ ВЫБАРАЎ ПАРТОРГАНАЎ У БАБРУЙСКАЙ РАЙПАРТАРГАНАЦЫЎ

Пастанова ЦК КП(б)Б

Бюро ЦК КП(б)Б азначае, што справадзяць выбары партыйнай сходы ў партыйных партарганізацыях горавета і райвыкананна Бабруйскай партарганізацыі праішлі на нізкім палітычным узроўні. На гэтых партыйных сходах не былі ўскарыты і раскрытыявааны сур'явельныя памылкі і промакі ў рабоце партыйных партарганізацыяў і РК КП(б)Б.

Гэта свядчыць аб тым, што партарганізацыі горавета і РК, а талсама райком КП(б)Б і яго сакратары тт. Чарышоў і Хакевіч не зрабілі ішчы ўсёх неабходных вывалаў з рашэння Пленума ЦК ВКП(б), не разгарнулі крытыкі і самакрытыкі і большышчэй баралысь з сямействасцю і падкаміствам у партарганізацыі.

Бюро ЦК КП(б)Б пастанаўляе: 1. Адамціць праведзеныя выбары партыйных органаў у партыйных партарганізацыях горавета і райвыкананна.

2. Прапанаваць РК КП(б)Б растаумачыць партарганізацыі гэта рашэнне і абаспечыць неадкладнае вырашэццё ланцужавых памылак у ходзе правядзення выбараў партарганізацыяў, паввергнуць крытычныя памылкі і неахопы кіруночых партыйна-саветскіх органаў раёна.

3. Прыняць да ведама, што Бабруйскай райком рэагавалі на факты запіску крытыкі з боку рэдакцыі бабруйскай райгазеты і даўбў ад гэтых фактаў да ведама партарганізацыі.

4. Бюро ЦК КП(б)Б патрабуе ад Бабруйскай партарганізацыі разгруктаванне шырокай крытыкі і самакрытыкі неахопаў работы Бабруйскага РК і ўсёй партыйнай арганізацыі.

БЮРАКРАТЫЧНЫ СТЫЛЬ КІРАЎНІЦВА

Наркамфін і яго цэнтральныя кіраўніцтвы закізваюць свае раёныя гарадскія аддзелы ішчы інструкцыямі і цыркулярамі, у якіх простама сьмротнама вельмі пажна разарабана. Не разумеюць іх нават і кваліфікаваныя фінансавыя работнікі.

Тав. Галіка (гомельскі гарфа) раскалае актыву некалькі анекдатычных фактаў з практыкі работы падатковага кіраўніцтва наркамата. Прыкладам іх раскалае. Старшыня інспектар гарфа быў неаручыма 22 пункт адной з інструкцыяў Наркамфін Савоза (аб абдхадзіні кульэброман саматужнікаў, якія лічыліся свай прамоссе) у пачатку 1936 года. Ён апытаў аб гэтым падатковае кіраўніцтва Наркамфін. З Менску прыбыла ішчына мала перако: «У растаумачэнне неаручы малага пункта Гомельскага гарфа. Падатковае кіраўніцтва Наркамфін БССР растаумачае, што пры наліччым кульэбру на саматужнікаў патрабна кіраўніцтва».

22 пунктам дырэктара Наркамфін ССР». Гэты-ж гарфа запытаў Дзяржстат аб паракку вылітаць сстрагова ўзнагароджання ў вывадку сьмрот. 60 інструкцыяў вельмі забянтаяна. Праішло 6 месцаў, а адказа яшчы няма.

Гэтыя факты самі па сабе характарызауюць чмыноўнікі стыль работы работнікаў Наркамфін.

У раёнамаіцаў і наркамат шпёражэна прыбываюць сотні скаргаў працоўных аб няправільным абсладанні, адараны маемасці, паршчымі рэвалюцыянай законнасці. Бюро скарж наркамата (загадчыца тав. Тур) асыліла іх у раёны. Там яны дэлаць некалькі месцаў і без аказу зноў прыбываюць у наркамат. Такая бюракратычная перапіска лянцэна месцамі, а скаргы ляжаць без рэагавання. Зараз ляжыць у бюро скарга да 900 заяў неразгледжанымі.

На актыве ўзята доспэа ваажнае пытанне аб выкананні фінанса. У многіх работнікаў раёна скалаас такая тума, што калі раей яны выкопалі планы шпёражэна ўрашчэння, то зараз ішчы не выкалаваць, у сваёй практычнай рабоце, Наркамфін талсама ўтэмаіваецца ад якіх-небудзь указаваньняў.

Неглы прайшлі мяна такога адінага факта, калі некалькі ўдэшчынні схода, пэсья сьваз выступішчымі, завідаў ішчы талыкі свай сьтэнарам і абгадэвалі сьваз агульнямі прамовы самакрытыкай. Так зрабіў тав. Кашыра (Рэпчскі раёна). Дзараў (Даманавічскі раёна) і ішч. Загадчы Аршыскага раёна тав. Галенкі, яч-прадэла, павісць зусім новую птамуку. Гэта робіцца ахалта за зноў кіраўнікоў Наркамфін.

Учора вечарам сход актыва закончыў сваю работу.

С. ГАЛІН.

Учора вечарам сход актыва закончыў сваю работу.

І. ТУРЭЦКІ.

МУЛЬЧЫРАВАННЕ ПАВЫШАЕ ўРАДЖАЙ

Мульчыванне азначае пакрыццё глебы паваротнымі матэрыяламі, як торф, спецыяльная муль-папера і інш. з мэтай падашвання ўмоў росту раду сельскагаспадарчых раслін.

Стаханавы сельскай гаспадаркі, прымяняючы пераважную аграэхніку, дабіліся ў мінулым годзе рекордных ураджаў шпінату, бульбы і іншых не толькі на асобных участках, а і на вялікіх плошчах. Многія стаханавы шырока ўжывалі мульчыванне ў барацьбе за сталініскае 7—8 мільярдаў пудоў хлеба. Совет Народных Камісароў БССР зацвердзіў на 1937 год план мульчывання на плошчы ў 50 тысяч гектараў.

Правадзімыя намі папярэднія вопыты ў саўгасе і калгасе Беларуді паказалі, што мульчыванне значна павялічвае ўраджай. Так, напрыклад, у саўгасе «Новы свет» Менскага раёна на супяшчанай глебе мульчыванне ў 1933 годзе дало прыбытак ураджаю памідораў на 17,5 цнт., а ў 1936 годзе — на 88,3 цнт. з гектара. У вучасе «Вялікі-Фаніаль» на сугліністай глебе мульчыванне ў 1934—35 гг. павялічыла ўраджай памідораў на 31,82 цнт. з гектара, у 1936 годзе ў саўгасе імя Фабрыцыуса на сугліністай глебе — на 68 цнт. з гектара і т. д.

Мульчыванне на працягу ўсёго летняга перыяда значна павялічвае вільготнасць глебы, ахоўвае яе ад выпарвання. Вільготнасць у мульчыванай глебе павялічваецца не толькі ў верхнім варыянце гарызонту, а і ў ніжнім гарызонце на глыбіні 60—80 сантыметраў. Глеба, пакрытая мульчай, захоўваецца ад змяжання і ад стварэння коркі. На участках, мульчываных торфам, пустадзе працягае, але колькасць яго значна меншая, чым на участках без мульчы. Мульчыванне глебы захоўвае ад вымяжання вясенніх мінеральных угнаенняў, якія даюць большую эфектыўнасць, чым без мульчы.

Ва ўмовах БССР самым выгодным і таным відам мульчы з'яўляецца торф. Яго трэба заганяць да пачатку саўбы, каб даць магчымасць прарасці. Для мульчывання трэба браць торф з ніжняга гарызонту, бо верхні быў бы больш асцягнутым пустадзем. Вільготнасць торфу для прымянення пасеваў павінна быць ад 30 да 40 проц. Для мульчывання можна скарыстоўваць торф лугавы і мохавы. Торф лугавы, аднак, больш карысны, бо пры скарыстанні мохавыя торфы для прымянення глебы яго трэба праветраваць і кампаставаць больш доўгі час, чым лугавы. Апрача таго, лугавы торф мае ў сваім складзе больш сімвалічных аэлементаў для раслін і пры заворванні ў глебу пад наступную расліну на з'яўляецца дацым больш высокую эфектыўнасць.


Таўшчыня мульчы ў залежнасці ад прыкладзі і вільготнасці торфу павінна быць 1—2, да 3 сантыметраў пры сугліністых пасевах, як і іншы, ячмень, шпінат і ад 4 да 6 сантыметраў пры мульчыванні шпінатна-кармажных пасеваў, як бульбы, табакі, гародніны, насенніцаў гародніны, насенніцаў лугавых траў і т. д.

Мульчыванне сугліністых пасеваў праводзіцца звычайна пасля саўбы да ўжо-лаў, а шырокарядных пасеваў можна мульчываць як да саўбы, так і пасля на рыхлай, вільготнай глебе.

Себам ўжо пачацася, і ўраджайныя ўні трэба пачаць скарыставаць на пахрытоўку торфу для мульчывання пасеваў. Шырока разгарнуць сацыялістычныя спаборніцтва паміж калгасамі, брыгадамі на пахрытоўку торфу.

М. СРАГОВІЧ

даклад кафедр аграрнай ВКСПБ.



Газогенератарны цэх аднаго з буйнейшых у БССР шклозавода імя Сталіна ў Насцюковічы, Гомельскага раёна. Фото Сопіна (БСФ).

Сталіцы Беларусі—узорную тэлефанізацыю

Менская АТС абсталявана па апошняму слову тэхнікі складанай і дэкладнай апаратурай, якая выпущана нашай айчынай прамысловасцю.

Асноўнай задачай станцыі з'яўляецца высокакачэснае абслугоўванне абанента, абеспячэнне бесперабойнай работы кожнага тэлефона.

Шляхам планавай прафілактыкі ў мінулым годзе стаханавы станцыі дабіліся значных поспехаў. Маніфрм Казлоўскі і Лысуха давалі колькасць пашкоджанняў на абслугоўваемых ім участках да 2,1 проц. на кожны 100 абанентаў у месяц.

Аднак, агульны лік пашкоджанняў і канцы года быў досыць вялікі. У снежні 1936 г. на кожны 100 абанентаў праходзіла 10 пашкоджанняў, у лютым таго года сярэдня працент іх склаў 7,2.

Наша станцыя спаборнічае з Мінскай. Трэба адзначыць, што па хуткасці аказанняў абслугоўвання (арыметрыя гудка), Мінск значна пераўзыходзіць. Мы гэты адказ абаненту прама 2,5—3 секунды пасля зняцця трубки, а ў Кіеве праз 1,9.

Пашчаная ў эксплуатацыю да XVI гады АТС, а выкарыстоўваў 5 тысяч гудкоў, ужо да канца мінулага года была цалкам залучана як па самай станцыі, так і па кабелю. Далейшую ўстаноўку тэлефонаў з'яўляецца фактычна спынілі. Станцыя агстае ад буйнага росту сталіцы і з'яўляецца пэўным тэрмазам у рабоце раду прадыямстваў і ўстаноў.

Халпа Менск па насчытанні тэлефоннага (2,6 апарата на кожны 100 жыхароў горада) займае другое месца ў Савёзе, але ў гэтым стацыя не можа абслугоўваць тэлефонаў з-за новабудовы, якія ўзрост асталіся без суняці (72-наватны дом горавета, гасцініца на 155 нумароў, карпусы Акадэміі навук, дом Наркомеса, Вялікі

тэатр і інш.). Некаліе значнай колькасці матэрыялаў і нумароў. АТС зараз не мае ні аднаго свабоднага нумару. Калі ро-бачыцца адназначна ўстаноўкі, то толькі за кошт выдалковага зняцця тэлефонаў у іншых абанентаў.

Калі ўпаўнаважаны сур'яна зобявацца гэтай справай, пытанне аб апы-рэнні АТС можа быць вырашана. Мы не можам дапусціць, каб новабудовы сталіцы нашай рэспублікі асталіся без суняці.

Раз прадыямстваў адчувае вялікую патрэбу ў пашырэнні або ва ўстаноў-ленні новых тэлефонаў. Як часовы выхад з стварэння станцыі прыкладна перапрамеркаваць існуючыя тэлефоны, асабліва ў тых участках, якіх больш насчытанні.

Будуўніцтва арганізацыі да гэтага часу ўтварыўся зямля АТС ад уключэнні ў праекты і сметы тэлефанізацыю новы-будовы. Калі-ж том ужо гатовы, патрэбу-ваць ад нас устаноўкі тэлефонаў, а каналі-зацыі і каблявання будынкаў загалом не зрабілі.

У гэты год адбываецца на рабоце станцыі. Ад дзейнічаючых абанентаў урываюцца нават і тым назначна колькасць матэ-рыялаў, якіх мы атрымліваем для пах-трывання нармальнай работы тэлефонаў.

50 процантаў абанентаў працягваюць наведвацца хатняй працай — су-рагатах, і гэта выклікае частыя пашкод-жвання. 3,18 тыс. метраў ападнага апа-вішчанага кабеля, прызначанага для рамонту і замены хатніх праводаў, аб-аненты атрымалі ў 1936 г. менш 4 тыс. метраў. Астанія 14 тысяч выкарыстаны на будаўніцтва. Тэлефанізацыя трэні Дом

Советаў, ГБ КП(б)В, Дом Чырвонай Арміі, Палац піянераў, Дом спецыялістаў і мно-гіх іншых.

У нас ужо прымырыліся з такім непа-пунчальным становішчам, калі абанент працуе са значнымі перадыміямі, чым яго нормы матэрыялаў незаконна адла-ма будаўніцтва. Зачастую адмаўляем аб-анентам у іх законных патрабаваннях аб перанясенні тэлефона, бо стары кабел-ля зняцця прыходзіць у негоднасць.

Пытанне арганізацыі тэлефоннага будаўніцтва патрабуе тэрміновага вырашэн-ня. На прыклад Масквы (Мостэфон-бу) насцява крайняя неабходнасць у стварэнні ў Менску самастойнай будаўні-чай канторы. Уважарожуючы, маючы ў сваёй сістэме такую кантору, скарыста-ваць не толькі для работ на перафармі, а будаўніцтва ў Менску павялічваюць АТС.

Пытанні распрацоўкі пэўназначных тэх-нічных праектаў нікім не вылучаюцца. Звычайна не мае магчымасці атрымаць адназначную кансультацыю, не можа выкарыстаць патрэбнасць абсталявання і інш. І тут мы можам прымяніць вопыт Масквы, якая ідзе па шляху будаўніцтва падстанцыяў. Патрэба і ў Менску рас-працаваць праект пабудовы падстанцыяў на ўноўбудаванай гасцініцы, у 72-х кватэраўнах доме горавета і разна іншых буйных дамоў. Гэта значна палегчыць наўражанае становішча з тэлефанізацыяй Менска.

Менская АТС можа і павінна праца-ваць лепш. Прыняўшы суняці і горавету патрэба аказаць ёй у гэтым ламажугу. Сталіца БССР павінна мець узорны тэле-фон.

Дырктар Менскай АТС Д. Д. РАКОЎСКИ.

ШЫРОКА РАЗГАРНУЦЬ АНТЫРЭЛІГІЙНУЮ РАБОТУ

У Сталінскай Канстытуцыі ў агулькі 124 таворыма: «У якасці абяшчання грамадзянам свабоды сумлення, паркава ў СССР адбываецца ад дзяржавы і школа ад нармаў. Свабода адраўлення рэлігійных культаў і свабода антырэлігійнай прапа-ганда прыналеда за ўсімі грамадзячамі».

Як і ўсе правы грамадзян Савецкага Саюза, права свабоды сумлення не толькі абяшчана нашай Канстытуцыяй, яно абяшчана, гарантавана аддзяленнем парку ад дзяржавы, г. зн. павабудаваннем яе ў савага дзяржаўнага падтрыманні; яно абяшчана аддзяленнем яе ад школы, г. зн. значыць аддзяленнем яе разлагаючага ўплыву на выхаванне падростаючага па-калення.

Свабода сумлення гарантуе веруючым свабоднае адраўлення рэлігійных культаў, на веруючым — свабоду антырэлігій-най прапаганда, выкрываючай шкоду, непаўнаважы і кантраволюцыйнасць усяляк рэлігіі.

СССР — адзіная краіна ў свеце, дзе сва-бода сумлення ажыццэўлена і гарантава-на ўсімі перамогамі сацыялізма. Толькі капіталістычны дал, буржуазія адкаўля-ны ва ўмававанні і захаванні рэлігіі. Яна ім патрэбна для адурманьвання мас, для прыкрыцця «імен бога» эксплаататый працоўных. Савецкай уладзе непатрэбна рэлігія для падтрыманні свайго аўтарытэ-та перад народам. Улада Советаў існуе воляй народу, які свабодны ад рэлігійнага дурману і старае радаснае і шчаслівае жыццё без эксплаататый і эксплаататараў.

Рэлігія — вядомы алят эксплаата-тараў — была і застаецца сілай, верокай сацыялізма. Гэтага ніколі не было забы-ваць, асабліва зараз, калі верокай сацыя-ліз уладзе людзі, прыкрываючыся рэлігій-най, выкрываючы рэлігійнае забаві-ванне, будуюць імкнучыся, у прыватнасці пры выбарах, весці падрэўную работу супроць сацыялізма.

Рознымі махінацыйнамі палы і сактанты прабуюць пашырць свой уплыў на ад-сталыя саці населеніцтва, выкарыста-ваючы для гэтаў мэты буйныя неаходны нашай агітацыяна-масавай і выкараўчай работы, абсалютна неадвальнае ста-ноўшча антырэлігійнай прапаганда і агі-тацыя.

У Прыбытоўскім сельсавеце Гомельс-кага раёна паркоўнікі шляхам такава-ня на адсталы саці населеніцтва, шля-хам фальсіфікацыі пошты і іншых да-біцця рашэння ад адрэцыі парку ў Асіпавічым раёне, у калгасе імя Калініна, хлава-варожымі аэлементамі разбуры-ла хлава-чыства. Гэта неадкладна выкрыв-стаць паркоўнікі, узмацніўшы рэлігійную работу. У разна раёнаў наглядчыства актэ-торнае ажыццэўленне дзейнасці папоў, аса-бліва рабінаў і розных сактантаў сярод моладзі і вучняў школ.

У Лельскім раёне сактанты ў свой час зобяцелі скарыстаць выкараўчай для работ, накіраванай на з'яўленне населеніцтва. У Дрыбнінскім раёне рэлігій-ная дзейнасць сактантаў таксама пера-рава ў працы кантраволюцыйнага выла-за.

БУДАЎНІЦВА ГАЛОЎНАГА КОРПУСА АКАДЭМІ НАВУК БССР

У Менску па Камароўшым разам з лаба-раторным корпусам Акадэміі навук БССР разгортваюцца работы па будаўніцтве галоўнага корпуса Акадэміі. Ужо ажы-качана пачатковая частка сцен левага кры-ла корпуса, укладзены балкі, зроблена падлога і частка даха. Па прамаву кры-лу будынка выведзены тры павер-ты. Цэнтральную частку будынка ўт-раджаць 28 калон. Каланала выведзена ўжо вышэй ураўню трэцяга паверха-

У галоўным корпусе будуюць расчыта-чы працягваюць Акадэміі навук БССР, яе гуманітарныя інстытуты, канферэнц-зала, лабараторыя кабінеты. Аб'ём будынка — 80 тыс. кубічных метраў. Унутры буды-нак будуюць аформлены кабінеты і скульптурны, графічны, птучымі ара-мамі і калюшымі паролімі дэка. Учарне галоўны корпус павінна быць ажыцця-ваць будаўніцтвам у будучым годзе. Конт будаўніцтва звыш 7 мільянаў руб.

РЭСТАУРАТАРЫ КАПІТАЛІЗМА

Апошні Пленум ЦК ВКП(б) выключыў з партыі Бухарына і Рыкава. Былыя дзе-ржавы правага ўхіду і іх вывучэнні з «бу-харынскай школы» ператварыліся ў прэ-вэрэных саўдзейнічаў кантраволюцыйнай традыцыйнай банды, у агулькіх ворагаў народу, якія ставяць сваёй асноўнай мэ-тай рэстаўрацыю капіталізма ў нашай краіне.

Традыкам ужо даўно пераствіць быць па-літычнай пільнаю ў радзе рабочага класа. Традыцыты ўжо даўно ставі агальнай бан-дай ворагаў народу, наймітаў башыма. На пра-се аб адназначна традыцытынае актэ-савіцкага пэнтра ў 1936 годзе і на прапосе актэ-савіцкага «паралельнага» традыцытына-га пэнтра ў студзені 1937 года рад па-судных паказав, што правы былі най-фармаваны аб пераходзе традыцытына-га пэнтра ад тэрара, шпінатка, шкод-ніцтва і дыверсіі. Гэта было поўнасю па-двержана дзейным раскельваннем. Правы адназначны сталі саўдзейніча-мі ў значнай рабоце традыцыты — іры-вавых наймітаў Гітлера, японанімецкіх агентаў.

У кастрычніку 1932 года была выкрыв-та і разгромлена кантраволюцыйная гру-па Руціна, сталінаўскай сваёй аздачай гвал-тоўнае звяржэнне саветскай улады, адна-ўленне разгромленага культа, рэстаўра-цыю капіталізма ў нашай краіне. Рэстаў-рацыю плашчору рудніцкай групы, які гэта пераўстаноўлена, распрацоўваў у гэты час кантраволюцыйны пэнтр правых, і толькі па канспіратыўных меркаваннях, ён пусціў іе як «рудніцкую плашчору». Відома, што ў рудніцкую групу, апрача самаго Руціна, які займаў махровую пра-вапаўраўдзіцкую пашчору і быў выключы-чан з рады ВКП(б), уваходзілі таксама вучні са «школы» Бухарына — Сялікоў, Марцінкі, Петровіч П., аскакі «рабочай апазіцыі» нахматат Казарова, «лева-го» Стоп і інш., пры кіруючай ролі ў гэтай групе Бухарына, Рыкава і Томскага, а апазіты Казарова і Зінофэва і Каменева — а другога.

Раскельтыя ў канцы 1932 года група

А. КУНЦЫ

Барыцьба Бухарына і Рыкава супроць партыі мае даўнюю гісторыю. Яшчэ ў дэ-ржавоўнічым гады, у перыяд барацьбы большыя партыі супроць ліквідацы-аў, Троцкага і «аказістаў», Рыкаў раз-ам з Каменевым, Зінофэвым, Томскім і інш. займаў прымычваючы пашчору ў адносінах да ўсіх гэтых антыпартыйных груп, на справе дапамагаўшы традыцы-тынаму і аказістам, і адраўдаў Леніну, з'яўдаваў большымаму. У 1917 годзе на краўніцкай канферэнцыі Рыкаў раз-ам з Каменевым выступіў супроць красавіцкіх тэзаў Леніна. Ён заўважыў, што Расія нібы не наспела для сацыя-лістычнага пераўтварэння, паводзіль не нам. У нас няма сілы і аб'ектыўных умоў для гэтага. Рыкаў быў супроць Кастры-чніцкага паўстання, а пасля Кастрычніц-кага пераўтварэння, разам з Каменевым і Зі-нофэвым, стараўся перавесці дыктатуру прадыямства на раіў буржуазнай дэ-макратыі. Ён патрабаваў агоды з меншаві-камі і эсэрамі і ўвёк з паста наркова ўнут-раных спраў, за што атрымаў ад Леніна мяжытку шпінтэрэра.

Бухарын у блыку в Троцкім многа раз на працягу свайго аждожджання ў партыі замагаві супроць Леніна. У часе імпе-рыялістычнай вайны 1914—1918 гг. Бухарын разам з Штэйнакім і Радзкім выступіў супроць Леніна па каронных пытаньнях барацьбы за рэвалюцыю, за дыктатуру прадыямства. Бухарын быў праўнікам марксісцка-ленінскай тэорыі дзяржавы і дыктатуры прадыямства, аб-араняў ахарыстыкі пошмы на дзяржаву, заўважыў, што пасля перамогі рэвалю-цыі адбываецца «ўзрыў дзяржавы». Гэта ахарыстыка тэорыя «ўзрыў» дзяржавы прыстаўдалася марксісцка-ленінскай тэ-орыі «аэмом» староў буржуазна-дзяржаў-най мапыні і стварэння новаў прадыям-скай дзяржавы. Арыкуз Бухарына аб «ўзрыўе дзяржавы», не змешчаны Лені-

нім у 1916 годзе ў большыім органе («Сборник социал-демократ»), быў наўро-вад Бухарыным праз том пасля смерці Леніна, у 1925 годзе, з непаўпунчальнай заўвагай, быўнам у сваім арыкулае аб дзяржаве быў праў ён — Бухарын, а не Лені.

У 1915 годзе Бухарын разам з Пятако-вым састварыў тэзіс, накіраваны супроць ленынскай тэорыі праца напай на самааўтачыненне аж да аддзялення. Азмаў-ляючы значэнне найважылага пытаньня ў эпоху імперыялізма, Бухарын і Пятакоў павабудалі рэвалюцыю рэзерваў, адту-рваючы іх ад рэвалюцыянай барацьбы.

Ленынскаму лозунгу «Пераўтварэння ім-пэрыялістычнай вайны ў вайну грамадзя-скую» Бухарын процістаўляў лозунг Каўцкага-Троцкага «бараньба за мір, г. зн. Бухарын адмаўляўся ад рэвалюцыя-нага выхаду з вайны. У прыватнаў Леніну, Бухарын сьвярджаў, што сунярачэнні ў эпоху імперыялізма змяняюцца, што ка-піталістычнага пераўтварэння нібы больш аправажана.

Бухарын, таксама як і Троцкі, адмаў-ляў ленынскаму аплану імперыялізма. Бу-харынскі пункт гледжання на імперыялізм аб'яваўся з тэорыяў ультраімперыялізма Каўцкага. А Каўцкі сьвярджаў, што на-ступіць новая эпоха ультра (эпым) імпе-рыялізма, калі аддзялення супярэчнасці капіталістычнага свету, не будзе нікіх па-літычных патрэбаў, навіфіцтваў і во-іні. Бухарын таксама лічыў, што ас-ноўны супярэчнасці капіталістычнага ла-ду (канкурэнцыя, крызісы) «эпімачона» ў рамках асобных капіталістычных краін. У 1917 годзе ў дыскусіі аб праграме партыі Бухарын пісаў наступнае: «рабейны раздворены неарганізаваны капіталізм ажы-яўляецца капіталізмам арганізаваным» (журнал «Сігнал» № 2, стар. 6). Бу-харынскае правапаўраўдзіцтва тэорыя «арганізаванага капіталізма» рабіла яго з меншавікамі II Інтэрнацыянала. Гэта тэорыя была зноўна прывучыцца клас-авую сувязь паміж прадыямства, пачна-чы прадыямства ўплыву буржуазіі.

У 1918 годзе Бухарын і Пятакоў ар-ганізавалі антыпартыйную фракцыю «э-лева» камуністаў. Зыходзячы з трады-цыі тэорыі, што рэвалюцыя ў нашай краі-

не не можа ўтрымацца без перамогі су-ветскай рэвалюцыі, Бухарын і Пятакоў змагаліся супроць Брэскага міру, які быў геніяльным канвэртам Леніна для атрым-нацыі парадзіцы і ўмававання саветскай улады. Бухарын разам з Пятаковым лі-чыў, што мэтагодна сілі на магчымасць страты саветскай улады, якая становіцца пашчору чыста фармальнай. Не выпадкова, што «левыя» камуністы валь перагаворы з культаў партыі левых эсэраў аб утвар-энні дзяржаўнага пераўтварэння, арышце Леніна і стварэнні ўрада з «левых» камуністаў і левых эсэраў, на чае янога павінен быў стаць пашчору расстрэлены веро-каў традыцыянаў банкі Пятакоў.

У перыяд VII і VIII партыйных з'ездаў Бухарын вель барацьбу супроць Леніна, супроць партыі па пытанню аб праграме партыі. У 1921 годзе ў часе дыскусіі аб праграмі Бухарын эпоў выступіў супроць партыі Леніна. Сваю плашчору ён павы-саў «буфернай», але на справе вступіў супроць Леніна як сьлючкі Троцкага.

Пасля смерці Леніна Бухарын абраў на-кало сабе антыпартыйнага аэлемента, ар-ганізаваў сваю «школа» для барацьбы супроць партыі. Хоць калры з бухарынскай «школы» лічыліся «моладзю», але знач-ная частка іх да ўступлення ў нашу партыю павыла ў другіх партыях. Такі былі калры Сялікоў, такі былі эсэра Са-пожнік і інш. Гэтыя бухарынскія вы-вучэнні пад кіраўніцтвам Бухарына валь агулькую барацьбу супроць партыі і на-роду. Ад напаяны і імкнучыся на партыю да пераваж тэарыятычных змоваў. Пра-вья стваралі свае тэарыятычныя групы, у якіх ўваходзілі ўладаўскія прыхільны нахматат Булікава і Котана і бухарынскія вучэбныя нахматат Сялікоў, Цойціна, Кувшына, Савошнікава і інш.

У 1925 годзе Бухарын выступіў з лозунгам «абгачаўнасця», які з'яўляўся пра-мым заклікам аднавіць у СССР капіталізм.

Асабліва ўпартаю барацьбу супроць партыі Бухарын, Рыкаў і Томскі разгар-нулі, калі пачався барацьба ў краіне абва-стрылася, у сувязі з ўзмоненным наступ-леннем на капіталістычныя аэлемента. У гэты перыяд правы аформіліся як анты-

партыйная фракцыя і павалі шалёную ба-рацьбу супроць партыі.

Васной 1928 года партыі і рабочаў класу прышлося вытрымаць вострую ба-рацьбу з культаўнамі на хлабным фронтэ. У 1928 годзе была ўскрэта шкандіцыя кантраволюцыйная дзейнасць буржуазных спецыялістаў у ўдальнай і другіх гал-нах прамысловасці. Імелі ў гэты час лабарыі рэстаўрацыі капіталізма разгар-нулі шалёныя атакі супроць ленынска-сталінскай партыі, дапамагаўшы класавым ворагам. Таварыш Сталін па Пленуму МК і МКК ВКП(б) у кастрычніку 1928 года выкрыв культаўнае сутнасць правых ўхі-лістаў, якія з'яўлялі інаў аўспуці капі-талізму, «пацрабучыны зніжэння тэму ра-бінаў нашай індустрыі, патрабучыны аб-аджэння для капіталістычных аэлементаў вёскі і горада, патрабучыны асважэння на залні падаў пытаньня аб калгасе і саўгас-ах, патрабучыны змяжэння манашыні знешняга гандлю і т. д. і т. п. («Штаціны ленынізм», X выд., стар. 234).

У ліпені 1928 года Бухарын пры поў-най агоде Рыкава і Томскага вядзе пе-раўтвары з Каменевым для сумаснай ба-рацьбы супроць партыі.

У прыватнаў папярэдняму плану, правы вуснамі Рыкава вуснулі сваю апа-ртыўнасцю «духотку». Гэтым яны прабаваў сарваць выкаленне пашчору, сарваць пашчору індустрыялізацыі, якая праводзілася партыяй. Правы вступілі супроць новых вытворчых форм змыці гора-дала з вёскай і пад выглядкам «нармаліза-цыі рынка» прапанавалі даць поўную сва-боду культаў ў вёсцы і гандлю ў гора-дах.

У барацьбе за свае варожыя партыі ўстаноўкі правы павылі ад традыцыі лозыя мэталы пашчору фракцыянай работы. У 1928 годзе яны прабаваў вы-карыстаць маскоўскую партыйную арга-нізацыю для барацьбы супроць партыі. Спубры правых апазіцыі аноў ў маскоў-скай партыйнай арганізацыі атрымалі ак-пор. Уся партыя бачыла, што плашчора правых — гэта рэстаўрацыя капіталізма. На Пленуму МК і МКК ВКП(б) у 1928 годзе таварыш Сталін указаў, што «пера-мога правага ўхіду ў нашай партыі азна-чыць перыяд правы аформіліся як анты-

(Працяг гл. на 4 стар.).

